

ДАВЕДАЧНА-БІБЛІЯГРАФІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ Ў НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭЦЫ БЕЛАРУСІ ВА ЎМОВАХ АЎТАМАТАЗАЦЫ ПІ БІБЛІЯТЭЧНА- БІБЛІЯГРАФІЧНЫХ ПРАЦЭСАЎ

Імкліве обнаўленне нашага грамадства патрабуе змянення маштабаў, зместу і харктару інфармацыйных працэсаў. Гэта патрабаванне не можа не адбіцца і на бібліяграфічнай дзейнасці адной з самых буйных бібліятэк Беларусі — Нацыянальнай бібліятэкі.

Сёння бібліятэкары і бібліёграфы паўніны забяспечыць інтэнсіўны пошук інфармацыі на падставе прынцыпова новых тэхналогій, якія грунтуюцца на сучасных сродках механизацыі і аўтаматызацыі і закліканы задаволіць інфармацыйныя патрэбы грамадства, зрабіць больш разнастайнымі формы і метады бібліяграфічных паслуг.

Даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне (ДБА) з'яўляецца адным з асноўных напрамкаў бібліяграфічнай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі. Ва ўмовах пераходу да рыначных адносін спатрэбліўся рэвізія яго традыцыйных формаў і ўкараненне новых, якія спрыяюць павышэнню яго эфектыўнасці. А гэта магчыма пры ўмове паўназннага развіція і ўдасканалення ўсіх кампанентаў ДБА: сістэмы крыніц бібліяграфічнага пошуку, суб'ектаў ДБА (бібліёграфаў і бібліяткараў), матэрыяльна-тэхнічнай базы, арганізацыйных формаў. Рэвалюцыйную ролю ў аптымізацыі асобных бакоў ДБА адыгрывае ўкараненне сродкаў аўтаматызаванага бібліяграфічнага пошуку і электрасувязі. Аўтаматызацыя ДБА разам з традыцыйнымі бібліяграфічнымі прадуктамі (паказальнікамі, агліядамі, спісамі і інш.) дазваляе атрымліваць альтэрнатыўныя інфармацыйныя прадукты — бібліяграфічныя, фактаграфічныя, тэматычныя праблемныя арыентаваныя базы даных і г.д. Іх з'яўленне дазваляе значна павысіць аператыўнасць, паўнату, дакладнасць ДБА чытачоў.

ДБА ў аўтаматызаваным рэжыме ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі пачалося ў 1993 годзе. За гэты час напрацаваны пэўныя вопыт, склаліся ўстойлівыя формы і метады работы. Першая лакальная сетка ўключае базу даных "Кнігі", другая зроблена для аналітычнага распісу перыёдкі ў кастрывчніку 1993 года. У гэтай работе ўдзельнічаюць троі аддзялі: навукова-бібліяграфічны, даследчыкі інфармацыйных сродкаў і тэхнікі.

Фічны, даведачна-інфармацыйны і наўковай інфармацыі па праблемах культуры і мастацтва. Тут фарміруюцца базы даных па праблемах культуры і мастацтва, грамадска-палітычных і гуманітарных наўку, а таксама базы даных для падрыхтоўкі паказальнікаў "Чарнобыль", "Гісторыя Беларусі", "Новыя кнігі". Абедзве сеткі злучаны паміж сабой праз галоўны файл-сервер, на якім захоўваюцца ўсе базы даных для камунальнага карыстання. Акрамя гэтага, пры дапамозе электроннага каталога ствараюцца паказальнікі: "Выданні Нацыянальнай бібліятэкі", "Падліша", "Зводны паказальнік замежнай перыёдкі" і інш. (іх больш за 20). Сёння Нацыянальная бібліятэка генерыруюцца і такія базы даных, як "Ноты", "Ізоиздания", "Аўтарэфераты".


Паралельна сі стварэннем баз даных, якія адлюстроўваюць новыя паступленні, пачаліся работы па ўводзе рэтраспекцыі на асобных напрамках. Так, ствараецца рэтраспектыўная база даных па беларускаму фонду (уведзена ўжо мастацкая літаратура, калі 18 тыс. назваў), база даных па рэдкай кнізе (па калекцыях і тэмах), графічныя базы даных гербаў і экслібрисаў. Гэтыя базы прызначаны не толькі для рэтраспектыўнага пошуку, а таксама для выканання ўдакладняючых бібліяграфічных і фактаграфічных запатрэбаванняў.

Коды элементаў бібліяграфічных запісанняў у базах даных Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі супадаюць з кодамі элементаў Расійскай кніжнай палаты. Апісанне кожнага документа змяшчае нумар, прозвішча аўтара, калектыўнага аўтара, загаловак, ключавыя слова, УДК, ДАСНТИ, ISSN, ISBN. У залежнасці ад базы даных індэксныя элементы дадаюцца ще выключаючыя. Напрыклад, у базу даных

"Ноты" дадаўлены пошук па ББК, сэрыи, жанру, сродкам выканання. У аўтадэферах і дысертациях выключаны пошук па ISSN і ISBN і даданы код спецыяльнасці. Акрамя гэтага, кадзіруюцца наступныя элементы апісання: год выдання, выдавецтва, месцы выдання, мова выдання, від выдання, прымета тэматычнай базы, прымета беларускага фонду, аўтограф, па якім можна здзяйсніць сканіручы пошук.

Пры звароце да электроннага каталога могуць выкарыстоўвацца наступныя варыянты пошуку: па аўтару, загалоўку, месцы ці году выдання, персаналіях у змесце документа і іншых элементах бібліяграфічнага апісання, па адзінаму ідентыфікатору (ISSN, ISBN і г.д.), па вядомаму шыфру захавання, тэматычны пошук па індэксах класіфікацый (напрыклад, УДК, ББК, рубрыкатар ДАСНТИ) ці па ключавых словаў, тэрмінах. Галоўная перавага электроннага каталога — магчымасць пошуку па адвольнаму спалученню прымет: выдавецтва і год выдання, аўтар і тэма і інш. Напрыклад, калі ў электронным каталоге ідентыфікаваны ўсе элементы бібліяграфічнага запісу, то можна знайсці выданне па ўсемагчымых іх спалучэннях. Такім чынам, электронны каталог разам з прастатой выкарыстання дае больш шырокі спектр магчымасцей пошуку, чым традыцыйныя каталогі, скарачае час пошуку неабходнай інфармацыі.

Магчымасці выкарыстання інфармацыйнай пашырлысці за кошт набыцця Нацыянальнай бібліятэкай у пачатку 1996 года базы даных "Артыкулы з перыядычных выданняў" Расійскай кніжнай палаты, а пазней і базы даных "Нарматыўна-прававыя дакументы Рэспублікі Беларусь". У снежні 1996 года ў даведачна-інфармацыйным аддзеле бібліятэкі быў устаноўлены камп'ютэр для работы з кампакт-дывакамі (CD-ROM), на адным з якіх прадстаўлены каталог



бібліятэкі Кангрэса ЗША.

Сёння адбываецца абмен бібліографічнай інфармацыяй па культуры і масацтву і новымі паступленнямі нацыянальных дакументаў па электроннай пошце паміж Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі і Марілёўскай, Віцебскай абласнымі бібліятэкамі. З Мінскай абласной бібліятэкай імя А.С.Пушкіна адпраоўваецца доступ у электронны каталог Нацыянальнай бібліятэкі ў рэжыме on-line. Рэалізавана сувязь па E-mail з 13 бібліятэкамі Беларусі. Праводзяцца работы па стварэнню WWW-сэрвэра для падключэння Нацыянальнай бібліятэкі ў INTERNET, у стадыі распрацоўкі канвертар для пераводу машиначытальных бібліографічных запісаў у фармат UNIMARC.

Такім чынам, аўтаматызаваная інфармацыйная бібліятечная сістэма Беларусі, якая забяспечвае інтэграцыю трох узроўняў — рэспубліканскага, абласнога і раённага (гарадскога) — і выкарыстоўваеца ў 17 бібліятэках, з'яўляючыся тыповай для дзяржайнай сеткі бібліятэк Міністэрства культуры.

Разам з такімі зменамі ў бібліятечнай практицы, укараненiem новай тэхнікі змяніеца і канцепцыя ДБА. Калі раней кожная бібліятэка прадстаўляла чытачам уласныя фонды, якасці і аўтаматызація якіх былі важнейшымі крэтырамі яе інфармацыйнага патэнцыялу, то сёння аўтаматызація дазваляе чытачу, не выходзячы з адной бібліятэкі, даведацца аб складзе фондаў іншых бібліятэк, карыстацца іх банкамі даных, а таксама рознымі небібліятечнымі установамі і арганізацыямі. Адлюстуе вынікае, што ў даведачным апарце бібліятэкі з'яўляюцца элементы, якія павінны ўнесці якасныя перамены не толькі ў структуру, але і ў сама яго прызначэнне. З падсобнага механізма, які служыць перш за ёсць для раскрыція фондаў канкрэтнай бібліятэкі і ствараецца яе сі-

ламі, даведачны апарат пераўтвараецца ў самастойны кампанент, не толькі звязаны з уласнымі фондамі бібліятэкі, але прызначаны і для раскрыція інфармацыйных ресурсаў, якія існуюць у іншых бібліятэках, інфармацыйных сістэмах і краінах. Адпаведна змяніеца і крэтырый ацэнкі інфармацыйнага патэнцыялу бібліятэкі. Ён вызначаецца цяпер не аўтаматичнай, а распрацаванасцю сістэмы каталогаў, а ўсёй супнасцю сродкаў, якія ёсць у бібліятэцы для реалізацыі доступу да інфармацыйных ресурсаў у цэлым.

Ва ўмовах ускладненасці сродкаў, якія выкарыстоўваюцца ў ДБА, істотна змяніеца і характар адносін паміж бібліографам і спажыўцом інфармацыі: узімае ўсё больш прамежкавых звенняў, дзяляючыя якім спажывец можа сам ажыццяўляць пошук. Адносіны “запатрабаванне спажыўца — адказ бібліографа” ускладняюцца, ператвараюцца ў адносіны “запатрабаванне спажыўца — адказ бібліографічнай сістэмы” з узаемаміждзеяннем бібліографа і сродкаў, якія нават без яго. А гэтага патрабуе папярэдні падрыхтоўкі спажыўца да самастойнага пошуку неабходнай яму інфармацыі. Для гэтага ў Нацыянальнай бібліятэцы адзелам аўтаматызацыі бібліятэчных працэсаў сумесна з сектарам індэксавання і арганізацыі сістэматычных каталогаў аддзела апрацоўкі і каталогаў і даведачна-інфармацыйным адзелам распрацаваны “Правілы фарміравання запытаў на камп’ютэрны пошук літаратуры ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі”, «Інструкцыя па пошуку ў базе даных “Артыкулы з перыядычных выданій” Расійскай кніжнай палаты». Пры ДБА чытачоў выкарыстоўваецца таксама “Кірауніцтва карыстальніка” да базы даных нарматыўна-прававых актаў Рэспублікі Беларусь, распрацаваныя Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь, НДІ проблем крыміналогіі, крыміналістыкі і судовай экспертызы, Рэспубліканскім цэнтрам прававой інфармацыі. Гэтыя інструктыўна-метадычныя матэрыялы дапамагаюць чытачу самастойна асвоіць аўтаматызацію сродкі бібліографічнага пошуку. І ёсць ж такі бібліографу сёння даводзіцца даваць кансультатыўны часец па выкарыстанні электроннага каталога, чым па бібліографічнаму пошуку дакументаў.

Усё гэта прадвызначае якасна новыя стан кваліфікацыі супрацоўнікаў даведачна-бібліографічнай службы. Рост іх кваліфікацыйнага ўзроўню трэба звязаць, у прыватнасці, з устанаўлением адпаведнасці паміж узроўнем іх падрыхтоўкі, аўтаматызаціі і супнасці паміж узрасточымі патрабаваніямі ў дакументальных кропніцах і існуючымі магчымасцямі іх задавальнення.

складанасцю функцый, якія выконвае бібліограф. Напрыклад, пашырэнне колькасці баз даных ставіць праўлемы па іх выкарыстанні і патрабуе ад бібліографа ўдасканалення прафесійных ведаў, камп’ютэрнай граматнасці, валодання замежнымі мовамі. У даведачна-інфармацыйным адзеле Нацыянальнай бібліятэкі штотыднева праводзяцца заняткі па розных пытаннях даведачнага абслугоўвання, выкарыстанні электронным каталогам. Гэта, безумоўна, спрыяе павышэнню эфектыўнасці і якасці ДБА, якія ў значнай ступені залежаць ад кваліфікацыі бібліографа.

І ёсць ж укараненне сучасных сродкаў інфармацыйнай і вылічальнай тэхнікі ў ДБА не забяспечвае аўтаматычнага паляпшэння яго якасці, хоць і стварае пэўныя перадумовы для павелічэння аўтаматызаціі, пашырэння наменклатуры бібліографічных паслуг, паўната і аператыўнасці пошуку інфармацыі. Узаемазалежнасць аўтаматызацыі бібліографічных працэсаў і якасці бібліографічных прадуктаў і паслуг выклікае новыя праўлемы і заслугоўвае самастойнага разгляду.

Сёння не вырашаны комплекс праўлем, якія ўзніклі разам з аўтаматызацыяй бібліятэчна-бібліографічных працэсаў і паўсталі таксама перад ДБА. Сярод іх — вырашэнне задач уніфікацыі матэрыяльна-технічнага, матэматычнага і лінгвістычнага забеспечэння; сумяшчальнасці машыначытальных фармату бібліографічных баз даных; магчымасці работы з базамі даных у інтэрактыўным рэжыме; выкарыстанні CD-ROM у ДБА і інш. А праўлема якасці інфармацыйных масіваў, якія перадаюцца на дыскетах, павінна вырашаны неадкладна. Бібліятэцы неабходна распрацаваць канцепцыю набыцця баз даных з улікам інфармацыйных запатрабаванняў і судноснаса са статусам Нацыянальнай бібліятэкі, таму што без гэтага немагчыма стварэнне аптымальнай сістэмы інфармацыйнага абслугоўвання.

І гэта далёка няпоўнае кола пытанняў, якія імкніцца вырашыць супольна і аўтаматызатары, і спецыялісты па інфарматыцы, і бібліографы, бо толькі з дапамогай высокаяэфектыўнай даведачна-бібліографічнай службы могуць быць адолены бар'еры, якія ўзнікаюць на шляху спажыўца дакумента і ствараюць супярэчнасці паміж узрасточымі патрабаваніямі ў дакументальных кропніцах і ісуючымі магчымасцямі іх задавальнення.